

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**Кафедра функционального анализа и аналитической экономики**

Дубовик  
Игнат Сергеевич

**Пространства суммируемых функций**

Аннотация к магистерской диссертации

Специальность 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»

Научный руководитель  
Кротов Вениамин Григорьевич  
доктор физико-математических наук,  
профессор

Допущен к защите  
” \_\_\_\_ ” 2023 г.  
Заведующий кафедрой функционального анализа и аналитической экономики,  
\_\_\_\_\_  
А.В. Лебедев  
доктор физико-математических наук, профессор

Минск, 2023

## Общая характеристика работы

Магистерская диссертация содержит:

- 26 страниц;
- 1 иллюстрацию;
- 12 библиографических источников.

**Ключевые слова:** ПРОСТРАНСТВА СУММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ, ПРОСТРАНСТВА ЛОРЕНЦА, ПРОСТРАНСТВА СО СМЕШАННОЙ НОРМОЙ, ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ, ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ТЕОРЕМА МАРЦИНКЕВИЧА

**Объект исследования:** интерполяционные пространства.

**Предмет исследования:** интерполяционная теорема Марцинкевича.

**Актуальность исследования:** интерполяционные теоремы имеют многочисленные приложения в таких областях математики, как теория приближений, теория рядов Фурье, теория дифференциальных уравнений с частными производными.

**Цель исследования** заключается в систематическом изучении интерполяционной теоремы Марцинкевича в пространствах суммируемых функций и пространствах Лоренца, а также ее обобщение на случай пространств со смешанной нормой.

**Результаты исследования:** сформулирована и доказана классическая интерполяционная теорема Марцинкевича для пространств суммируемых функций и пространств Лоренца; указанные пространства обобщены на векторнозначный случай; приведена и доказана теорема Марцинкевича для пространств Лоренца со смешанной нормой.

Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно.

## Агульная характеристыка работы

Магістарская дысертцыя змяшчае:

- 26 старонак;
- 1 ілюстрацыю;
- 12 бібліографічных крыніц.

**Ключавыя слова:** ПРАСТОРЫ СУММУЕМЫХ ФУНКЦЫЙ, ПРАСТОРЫ ЛОРЭНЦА, ПРАСТОРЫ СА ЗМЕШАНАЙ НОРМАЙ, ІНТЭРПАЛЯЦЫЯ ЛІНЕЙНЫХ АПЕРАТАРАЎ, ІНТЭРПАЛЯЦЫЙНАЯ ТЭАРЭМА МАРЦЫНКЕВІЧА

**Аб'ект даследавання:** інтэрпалацыйныя прасторы.

**Прадмет даследавання:** інтэрпалацыйная тэарэма Марцынкевіча.

**Актуальнасць даследавання:** інтэрпалацыйныя тэарэмы маюць шматлікія прыкладанні ў такіх галінах матэматыкі, як тэорыя набліжэнняў, тэорыя радоў Фур'е, тэорыя дыферэнцыяльных раўнанняў з частковымі вытворнымі.

**Мэта даследавання** заключаецца ў сістэматычным вывучэнні інтэрпалацыйнай тэарэмы Марцынкевіча ў прасторах суммуемых функцый і прасторах Лорэнца, а таксама яе абагульненні на выпадак прастор са змешанай нормай.

**Вынікі даследавання:** сформуляваная і доказаная класічная тэарэма Марцынкевіча для прастор суммемых функцый і прастор Лорэнца; названыя прасторы абагульнены на векторназначны выпадак; прыведзена і доказана тэарэма Марцынкевіча для прастор Лорэнца са змешанай нормай.

Магістарская дысертцыя выканана аўтарам самастойна.

## General description of work

Master's thesis contains:

- 26 pages;
- 1 illustration;
- 12 bibliographic sources.

**Keywords:** SPACES OF SUMMABLE FUNCTIONS, LORENTZ SPACES, SPACES WITH MIXED NORM, INTERPOLATION OF LINEAR OPERATORS, MARCINKIEWICZ INTERPOLATION THEOREM

**Object of study:** interpolation spaces.

**Subject of study:** Marcinkiewicz interpolation theorem.

**Relevance of study:** interpolation theorems have numerous applications in different areas of mathematics, e.g. approximation theory, Fourier analysis, theory of partial differential equations.

**The purpose of study** is to systematically scrutinize Marcinkiewicz interpolation theorem in the spaces of summable functions and Lorentz spaces and to generalize it to the mixed norm case.

**Study results:** the classical form of Marcinkiewicz interpolation theorem is given and proved for the spaces of summable functions and Lorentz spaces; these spaces are generalized to the vector-valued case; Marcienkiewicz interpolation theorem is given and proved for Lorentz spaces with mixed norm.

Master's thesis is written by the author independently.